



ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Францыска Скарыны”

Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры
ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Францыска
Скарыны

6 лістапада 2015 года ў г. Гомелі
праводзяць VI Міжнародную навуковую канферэнцыю

“Скарына і наш час”

Прапануюцца наступныя тэмы для абмеркавання:

- **Эпоха і справы Скарыны**
- **Традыцыі Ф.Скарыны**
- **Нацыянальная мова ў гістарычна-культурным працэсе**
- **Праблемы сучаснай дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі**
- **Вывучэнне розных узроўняў беларускай літаратурнай мовы**
- **Беларуская лексікаграфія**
- **Аktуальныя пытанні анамастыкі**
- **Міжмоўная камунікацыя і моўныя кантакты**
- **Дыскусійныя пытанні этналінгвістыкі**
- **Мова і сродкі масавай камунікацыі.**
- **Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту**
- **Стылістыка мастацкага слова**
- **Праблемы літаратуразнаўства**
- **Фальклор –культура – мастацтва**

Для удзелу ў канферэнцыі неабходна да **30 верасня 2015 года** даслаць на адрас аргкамітэта **анкету-заяўку** на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца). **Тэкст даклада ў электронным варыянце, аб’ёмам да 5 старонак, выслаць да 1 кастрычніка 2015 г.**

Арганізацыйны ўнёсак эквівалентны 10 доларам ЗША выслаць паштовым пераводам.

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў: тэксты дакладаў прадстаўляюцца ў тэкставым рэдактары Microsoft Word 97/2000/2003 для Windows праз 1 інтэрвал кеглем Times New Roman, памер 12 пт. Палі: верхняе – 2,0 см, ніжняе – 2,0 см, левае і правае – 2,0 см. Абзац – 1, 25 см. Выдзяленні ў тэксце – *курсівам*. Спасылкі на літаратуру – у алфавітным парадку, напр.: [1, с. 15]. Спіс выкарыстаных крыніц (памер шрыфта – 11 пт.) – у канцы тэксту. Афармленне літаратуры ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК.

Рабочыя мовы – беларуская, руская, украінская.

Зборнік навуковых артыкулаў плануецца выдаць да пачатку работы канферэнцыі. Зборнік матэрыялаў канферэнцыі будзе высялацца завочным удзельнікам канферэнцыі толькі ў электронным выглядзе (у фармаце .pdf) на ўказаны імі адрас электроннай пошты пры паўторным запросе на адрас Аргкамітэта пасля заканчэння канферэнцыі. **Расылка праз паштовыя аддзяленні Аргкамітэтам не прадугледжана.**

Аргкамітэт пакідае за сабою права на адхіленне матэрыялаў, калі яны не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі і тэхнічным патрабаванням.

Выдаткі на праезд, харчаванне і пражыванне – за кошт удзельнікаў канферэнцыі.

Просім да **1 кастрычніка 2015 г.** пацвердзіць свой прыезд, неабходнасць у гасцініцы.

Адрас для карэспандэнцыі: 246019, вул. Савецкая, 104, г.Гомель, Рэспубліка Беларусь, УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, кафедра беларускай мовы, Ермаковай Алене Мікалаеўне ці Русай Настассі Мікалаеўне. Тэл. (8 0232) 602-265 (кафедра беларускай мовы).

E-mail: belchair@gsu.by

Узор афармлення матэрыялаў

На першым радку (пасля УДК (памер шрыфта 12) курсівам друкуецца прозвішча аўтара, (памер шрыфта 14, **курсіў**, выраўноўванне па цэнтры (*А. А. Пятрова*).

Назва доклада друкується 14 кеглем вялікімі тлустымі літарамі (выраўноўванне па цэнтры). Яна павінна быць сфармулявана лаканічна і дакладна, аб'ёмам не больш двух радкоў.

Анатацыя – праз 2 інтэрвалы пасля назвы артыкула друкуецца 10 кеглем.

Тэкст артыкула набіраецца праз 1 інтэрвал пасля тэксту анатацыі.

УДК 378.661-057.875(476.2)

А.А. Пятрова

Назва артыкула

Анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя,
анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя. Анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя,
анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя,
анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя, анатацыя.

Тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула,
тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст
артыкула. Тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула,
тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула, тэкст артыкула.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Капанадзе, Л.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики / Л.А. Капанадзе // Развитие лексики современного русского языка. – М.: Наука, 1965. –103 с.

Заяўка
на ўдзел у VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі
“Скарына і наш час”
(6 лістапада 2015 года)

Прозвішча _____

Імя _____

Імя па бацьку _____

Месца працы _____

Пасада _____

Вучоная ступень _____

Вучонае званне _____

Назва даклада _____

Праблематыка _____

Электронны адрас _____

Паштовы хатні ці працоўны адрас (індэкс) _____

Тэлефоны, факс _____

Дата _____